

ПАГАДНЕННЕ АБ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ

паміж

НАВУКОВА - МЕТАДЫЧНАЙ УСТАНОВАЙ «НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТЫТУТ АДУКАЦЫІ» МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ і НАЦЫЯНАЛЬНЫМ ДАСЛЕДЧЫМ УНІВЕРСІТЭТАМ «ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА ЭКАНОМІКІ»

Навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у асобе дырэктара інстытута Гінчук Валянціны Васільеўны, якая дзейнічае на падставе Статута (далей – Нацыянальны інстытут адукацыі), і Нацыянальны даследчы ўніверсітэт «Вышэйшая школа эканомікі» ў асобе прарэктара Прастакова Івана Валерыевіча, які дзейнічае на падставе даверанасці ад 29.05.2017 № 6.13-08.1 / 2905-07 (далей – НДУ ВШЭ), сумесна названыя ў далейшым «Бакі», імкнучыся развіваць і пашыраць супрацоўніцтва з мэтай вывучэння і выкарыстання замежнага вопыту ў адукацыйнай і навуковай сферах, павышэння эфектыўнасці нацыянальных сістэм адукацыі, стварэння ўмоў для дыялогу культур, які грунтуецца на павазе да агульных каштоўнасцей і сродкамі забеспячэння якога павінны служыць адукацыя, навука і камунікацыя.

на аснове прынцыпаў узаемаразумення, узаемапавагі і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва пагадзіліся аб наступным:

Артыкул 1

МЭТА

У адпаведнасці са статутамі Бакоў, дзейнымі нарматыўнымі прававымі актамі дзяржаў кожнага з Бакоў Нацыянальны інстытут адукацыі і НДУ ВШЭ заключылі данае пагадненне аб супрацоўніцтве з мэтай устанаўлення і развіцця адукацыйных, навуковых, культурных і іншых відаў узаемаадносін паміж Бакамі. У будучыні супрацоўніцтва можа распаўсюджвацца і на іншыя падраздзяленні і галіны, якія ўяўляюць узаемную цікавасць, што будзе адлюстравана ў асобных пагадненнях і (або) дагаворах.

Артыкул 2

НАПРАМКІ СУПРАЦОЎНІЦТВА

Конкрэтныя напрамкі супрацоўніцтва могуць уключаць у сябе:
абмен ведамі і вопытам працы ў галінах, якія выклікаюць узаемную зацікаўленасць;

распрацоўка і рэалізацыя сумесных даследчых праграм і іх кампанентаў;

ажыццяўленне сумесных даследаванняў і публікацый;

арганізацыя і правядзенне сумесных навуковых, культурных мерапрыемстваў (канферэнцыі, семінары і інш.).

Даны спіс не выключае іншых галін супрацоўніцтва, якія могуць з'явіцца ў будучыні, што будзе адлюстравана ў асобных пагадненнях і (або) дагаворах.

Рэалізацыя любой канкрэтнай праграмы залежыць ад наяўнасці фінансавых сродкаў і ўзаемнай дамоўленасці Бакоў. Умовы такога супрацоўніцтва павінны быць абмеркаваны і зацверджаны Бакамі ў пісьмовай форме шляхам заключэння асобных пагадненняў і (або) дамоваў да моманту пачатку рэалізацыі канкрэтнай праграмы.

Бакі Пагаднення зрабяць намаганні для атрымання фінансавай падтрымкі ад адпаведных арганізацый у абедзвюх краінах, у тым ліку ад дзяржаўных органаў.

юрыдычных асоб незалежна ад арганізацыйна-прававой формы, індывідуальных прадпрымальнікаў або фізічных асоб, для рэалізацыі мерапрыемстваў, звязаных з напрамкамі супрацоўніцтва, і будуць па магчымасці дапамагаць адзін аднаму ў падрыхтоўцы заявак на фінансаванне.

Артыкул 3 КААРДЫНАТАРЫ ПАГАДНЕННЯ

У Нацыянальным інстытуце адукацыі за каардынацыю Пагаднення адказваюць навукова-даследчы і адукацыйны цэнтры. У НДУ ВШЭ за каардынацыю Пагаднення адказвае Інстытут адукацыі сумесна з Упраўленнем міжнароднага супрацоўніцтва.

Артыкул 4 ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Бакі разглядаюць данае Пагадненне як дэкларацыю аб намерах, якая не цягне за сабой юрыдычных, фінансавых або іншых абавязацельстваў па сумеснай дзейнасці. Яны таксама зыходзяць з таго, што ніякія дзеянні ў межах данага Пагаднення аб супрацоўніцтве не павінны абмяжоўваць якія-небудзь паўнамоцтвы і правы ніводнага з Бакоў. Ва ўсіх выпадках данае Пагадненне прымяняецца толькі ў частцы, якая не супярэчыць дзейнаму нацыянальнаму заканадаўству Бакоў.

Данае Пагадненне дзейнічае на працягу 5 (пяці) гадоў з даты яго падпісання і пры адсутнасці рознагалоссяў Бакоў аўтаматычна прадаўжаецца на кожны наступны 5 (пяць) гадоў.

Кожны Бок можа скасаваць гэтае Пагадненне, паведаміўшы другому Боку ў пісьмовай форме аб жаданні спыніць яго дзеянне. Пасля заканчэння 6 (шасці) месяцаў з дня атрымання другім Бокам указанага паведамлення данае Пагадненне лічыцца спыніўшым сваё дзеянне.

У данае Пагадненне могуць быць унесены змены па ўзаемнай дамоўленасці Бакоў. Усе змены і дапаўненні, якія з'яўляюцца часткай гэтага Пагаднення, павінны быць аформлены ў выглядзе дадатковых пратаколаў, якія ўступаюць у сілу з моманту іх падпісання абодвума Бакамі.

У пацвярджэнне чаго Бакі ў асобе ўпаўнаважаных прадстаўнікоў заключылі данае Пагадненне, якое ўступае ў сілу з моманту падпісання абодвума Бакамі.

Здзейснена ў г. Маскве “1” *лістапада* 2018 г. у двух экзэмплярах, якія маюць роўную юрыдычную сілу, на рускай і беларускай мовах. У выпадку разыходжанняў у тлумачэнні тэксту данага Пагаднення выкарыстоўваецца тэкст на рускай мове.

За Навукова-метадычную ўстанову
«Нацыянальны інстытут адукацыі»
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

220004, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Караля, 16,
тэл./факс 8 (017) 200 56 35,

е-mail: info@adu.by
сайт: www.adu.by




Дырэктар інстытута

В.В. Гінчук

За Нацыянальны даследчы ўніверсітэт
«Вышэйшая школа эканомікі»

101000, Расійская Федэрацыя,
г. Масква, вул. Мясніцкая, 20 / 20,
факс: +7 (495) 628 79 31

е-mail: fdp@hse.ru
сайт: www.hse.ru



Прарэктар

І.В. Прастакоў